

# ЗА ЛЕНІНСКІЯ КАДРЫ

ОРГАН  
партбюро, камітэта ЛКСМБ,  
прафкома, МК  
і рэктарыята  
Беларускага  
дзяржаўнага  
універсітэта

№ 1 (95)

3 студзеня 1940г.

№ 1 (95)

## ВЫДАТНАЙ ВУЧОБАЙ АДКАЖАМ НА КЛОПАТЫ ПАРТЫ І УРАДА АБ ВЫШЭІШАІ ШКОЛЕ БУДЗЕМ ЗМАГАЦА ЗА СТАЛІНСКУЮ СТЫПЕНДЫЮ

### ЭКЗАМЕНАЦЫЙНАЯ СЕСІЯ ПАЧАЛАСЯ

Першае паўгоддзе вучэбнага года падыходзіць да канцу. Пачынаецца экзаменацыйная сесія. Вынікі экзаменацыйнай сесіі пакажуць, як мы працавалі на працягу гэтага паўгоддзя.

Наша партыя, наш урад, асабіста вялікі Сталін удзяляюць вялізарнейшую ўвагу асвеце і ў прыватнасці вышэйшай асвеце. Аб гэтым яшчэ раз з усёй якасцю гаворыць пастанова ўрада аб уяўдзеным сталінскім стыпендыі для лепшых выдатнікаў вучобы.

У нас ёсць усе магчымасці вучыцца на выдатна, і мы ў гэтай экзаменацыйнай сесіі павінны ўдзяцераць лік выдатнікаў вучобы.

Экзаменацыйная сесія будзе сур'ёзнай праверкай якасці работы студэнтаў і выкладчыкага калектыва.

Абавязак студэнтаў, выкладчыкаў і кіраўніцтва ўніверсітэта прыняць усе меры для таго, каб па-большэвіцку падрыхтавацца і правесці экзамены.

Многае залежыць ад правільнай арганізацыі экзаменаў. Між тым, мы ўжо можам адзначыць некаторыя факты, якія вышачаныя тэрміны прыёма экзаменаў не выдзяляюцца, калі адсутнічае дастатковая колькасць праграм, неабходных студэнтам для падрыхтоўкі да экзаменаў.

Дэканаты, загадчыкі кафедр, не глядзячы на тое, што экзамены пачаліся, яшчэ не далі ў бібліятэку ўніверсітэта спіскі літаратуры па экзаменацыйным прадметам, а па гэтай бібліятэцы не змагла выкарыстаць усе свае магчымасці, каб поўнасьцю забяспечыць студэнтаў неабходнай літаратурай (шляхам абмена з другімі бібліятэкамі і г. д.).

Нельга абыйсці маўчаннем работу нашых кабінетаў у падрыхтоўцы да экзаменацыйнай сесіі. Кабінет марксізма-ленінізма чамусьці ў дзень адчыняецца толькі на паўтары гадзіны, а вечарам на 4 гадзіны, пры чым тут няма сканцэнтрыраванага дапаможнага матэрыялу па асноўным раздзеле «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)». Б гэтай патрэбна дадаць, што ў кабінете без валанак дэкаўжа займацца нельга, бо там вельмі холадна.

Гістарычны кабінет, хоць і сканцэнтрыраваў у сабе амаль усю літаратуру па гісторыі, але ў самым кабінете больш 20 чалавек не можа займацца, бо памяшканне кабінета малое.

Да сённяшняга дня яшчэ не замацавалі аўдыторыі да асобных курсаў і груп, дзе можна было б студэнтам рыхтавацца да экзаменаў.

Патрэбна зараз жа рэкаррыту, дэканатам і ўсім арганізацыям ўніверсітэта заняцца пытаннем стварэння неабходных умоў для таго, каб забяспечыць высокую якасць экзаменаў.

Патрэбна расгарнуць сацыялістычнае спаборніцтва паміж курсамі, факультэтамі, індывідуальнае спаборніцтва паміж студэнтамі на лепшую падрыхтоўку і здачу экзаменаў. Комуністы і комсамольцы павінны быць у авангардзе вучобы, павінны быць прыкладам для астатніх студэнтаў.

Вынікі экзаменаў пакажуць, на колькі мы сур'ёзна і па-большэвіцку рыхтуемся быць поўнаценнымі высокакваліфікаванымі кадрамі.

### ПАСТАНОВА

СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ САЮЗА ССР

### АБ УСТАНАУЛЕННІ ПРЭМІЙ І СТЫПЕНДЫЙ ІМЕНИ СТАЛІНА

У азнаменаванне шасцідзесяцігоддзя таварыша Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна Совет Народных Камісараў Саюза ССР пастаўляе:

1. Устанавіць 16 прэмій імені Сталіна (у размеры 100 тысяч рублёў кожная), прысуджаемых штогод дзесячым навукі і мастацтва за выдатныя работы ў галіне:

1. Фізіка-матэматычных навук,
2. Тэхнічных навук,
3. Хімічных навук,
4. Біялагічных навук,
5. Сельскагаспадарчых навук,
6. Медыцынскіх навук,
7. Філасофскіх навук,
8. Эканамічных навук,
9. Гісторыка-філалагічных навук,
10. Крышчых навук,
11. Музыкі,
12. Жывапісі,
13. Скульптуры,
14. Архітэктуры,
15. Тэатральнага мастацтва,
16. Кінематографіі.

2. Устанавіць Сталінскую прэмію, прысуджаемую штогод за лепшае вынаходніцтва,

дзесяць першых прэмій у размеры 100 тысяч рублёў кожная, дваццаць другіх прэмій у размеры 50 тысяч рублёў кожная, трыццаць трціх прэмій у размеры 25 тысяч рублёў кожная.

3. Устанавіць Сталінскую прэмію, прысуджаемую штогод за выдатныя дасягненні ў галіне ваенных ведаў, тры першых прэмій ў размеры 100 тысяч рублёў кожная, пяць другіх прэмій у размеры 50 ты-

сяч рублёў кожная, дзесяць трціх прэмій у размеры 25 тысяч рублёў кожная.

IV. Устанавіць стыпендыі імені Сталіна для найбольш выдатных навучаючыхся ў вышэйшых навучальных установах:

У Артылерыйскай ордэна Леніна Акадэміі РСЧА імені Дзержынскага — сто стыпендыі па 1.000 рублёў у месяц кожная.

У Ваенна-Палітычнай Акадэміі імені Леніна — сто стыпендыі па 1.000 рублёў у месяц кожная.

У Ваенна-Наветранай Акадэміі імені Жукоўскага — сто стыпендыі па 1.000 рублёў у месяц кожная.

У Ваеннай Акадэміі Мехаізацыі і Матарызацыі РСЧА імені Сталіна — сто стыпендыі па 1.000 рублёў у месяц кожная.

У Ваенна-Марской Акадэміі імені Варашылава — сто стыпендыі па 1.000 рублёў у месяц кожная.

У Ваенна-Медыцынскай Акадэміі імені Бірава — сто стыпендыі па 1.000 рублёў у месяц кожная.

У Маскоўскім Чырвонаспраўным механіка-машынабудавальнічым інстытуце імені Н. Э. Баумана — сто стыпендыі па 500 рублёў у месяц кожная.

У Маскоўскім Дзяржаўным універсітэце — сто стыпендыі па 500 рублёў у месяц кожная.

У Ленінградскім Індустрыяльным інстытуце — сто стыпендыі па 500 рублёў у месяц кожная.

У Маскоўскай Дзяржаўнай кансерваторыі — пяцьдзесят стыпендыі па 500 рублёў у месяц кожная.

У Ленінградскай Ордэна Леніна дзяржаўнай кансерваторыі — пяцьдзесят сты-

пендыі па 500 рублёў у месяц кожная, у Акадэміі мастацтваў у г. Ленінградзе — пяцьдзесят стыпендыі па 500 рублёў у месяц кожная.

У Маскоўскім дзяржаўным інстытуце тэатральнага мастацтва імені А. В. Луначарскага — пяцьдзесят стыпендыі па 500 рублёў у месяц кожная.

Для астатніх вышэйшых ваенных і ваенна-марскіх навучальных устаноў — чатырыста стыпендыі па 1.000 рублёў у месяц кожная.

Для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, якія знаходзяцца ў веданні Народных камісарыятаў СССР і прыраўненых да іх цэнтральных устаноў пры СПК СССР — тысячу стыпендыі па 500 рублёў у месяц кожная.

Для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, якія знаходзяцца ў веданні саюзных республік, — тысячу пяцьсот стыпендыі па 500 рублёў у месяц кожная.

V. Для асоб, якія падрыхтоўваюцца ў ВНУ і навукова-даследчых інстытутах да навуковай дзейнасці і абароны дысертацыі на ступень кандыдата навук, — устанавіць сто стыпендыі па 1.000 рублёў у месяц кожная.

Для асоб, якія падрыхтоўваюцца да абароны дысертацыі на ступень доктара навук, — устанавіць у Акадэміі навук СССР пяцьдзесят стыпендыі па 1.500 рублёў у месяц кожная.

Старшыня СНК Саюза ССР

В. МОЛАТАЎ.

Кіраўнік спраў СНК Саюза ССР  
М. ХЛОМАЎ.

20 снежня 1939 г.

Масква, Крэмль.

## ВЫДАТНАЯ ПЕРАМОГА

Наша краіна атрымала яшчэ адну новую перамоту ў выніку выбараў у мясцовыя саветы дэпутатаў працоўных. Рэзультаты выбараў у прадзелнай якасцю атразілі згуртаванасць, маналітнасць савецкага народа, яго высокую палітычную свядомасць. Гэтыя выбары, якія і паліраўнілі выбары ў Вярхоўныя Саветы СССР і БССР, паказалі сілу нашай большэвіцкай партыі, яе аўтарытэт сярод народа. Рэзультаты выбараў з'яўляюцца новым сведчаннем магутнага маральна-палітычнага адзінства многанациональнага савецкага народа.

На прымацаваным да нашага ўніверсітэта 6 выбарчым участку Благавіцкай выбарчай акругі № 35 усе 1163 выбаршчыкі, якія атрымалі ў гэтым дзень 24 снежня на выбарчы ўчастак і выканалі свой вялікі грамадзянскі абавязак.

За кандыдата ў абласны савет дэпутатаў працоўных тав. Хасіна галасавала 99,1 проц. выбаршчыкаў, за кандыдатаў у гарадскі савет — 98,9 проц., за кандыдатаў у раённы савет — 98,6 проц.

Перамога на выбарах не прышла саміцкам. Наша партыйная арганізацыя прарабіла надзвычайна вялікую работу на выбарчым участку. Дзесяцікі лепшых комуністаў і комсамольцаў працавалі

агітатарамі і даверанымі, неслі палкія словы большэвіцкай праўды ў масы выбаршчыкаў. Многа студэнтаў і навуковых работнікаў былі старшынямі, сакратарамі і членамі выбарчых камісій. Лепшыя агітатары-комсамольцы тт. Нікалаеў, Міхееў, Зябікіна, Элькінд, член партыі т. Фрыдман і другія з пачуццём вялікай адказнасці, з уласцівай ім страсцю агітавалі выбаршчыкаў за сталінскі блок комуністаў і беспартыйных. Добра папрацавалі партпрымацаваныя тт. Шабуна, Акіньчыц і Нахімоўская.

Пасля рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў дэпутатаў працоўных на ўчастку, у туртках была шырока разгорнута дзейная агітацыя за кандыдатаў. Агітатары на жывых прыкладах з жыцця кандыдатаў паказвалі іх выдатныя якасці.

Апрача вуснай агітацыі вялікая работа праведзена нашымі друкам. Тры нумары многатыражкі былі спецыяльна прысвечаны выбарам у мясцовыя саветы дэпутатаў працоўных. На выбарчым участку выдавалася рэгулярна сценная газета. Была вітрына і табліцы.

Уся работа састаяла з двух этапаў. На першае, патрэбна было раставіць сі-

лы па выбарчым акругам, арганізаваць групы і наладзіць у іх вывучэнне выбарчага закона. Апрача вывучэння выбарчага закона на занятках гурткоў з выбаршчыкамі распрацоўваліся розныя пытанні міжнароднага становішча і ўнутранага жыцця нашай краіны. Праведзена праверка выбарчых спіскаў.

Другі этап выбарчай кампаніі — агітацыя за кандыдатаў. Калі работа ў першы перыяд была наладжана своечасова і надзейна, то к агітацыі за кандыдатаў мы прыступілі са спазненнем. Гэта глумачыцца тым, што давераныя працавалі не зусім добра, а таксама несвоечасова прадставілі біяграфіі кандыдатаў. У апошнія дні выбарчай кампаніі агітацыйная работа за кандыдатаў была шырока разгорнута.

У гэтым патрэбна адзначыць вялікую работу агіткалектыва.

Усяго працавала на выбарчым участку 40 чалавек.

Выбары закончаны. Але гэта ні ў якім разе не дазваляе нам згорываць агітацыйную работу. Наадварот, партыйная арганізацыя павінна замацаваць сваю работу ў далейшым.

ШУЛЬМАН.

# НА ДОБРА І ВЫДАТНА ЗДАДЗІМ ЭКЗАМЕНЫ

## УЗОРНА ПРАВЯДЗЕМ ЭКЗАМЕНЫ

Пачынаецца зімовая залікова-экзаменацыйная сесія. Яна пакажа наколькі студэнты ўсвоілі вучэбны матэрыял. Сесія адлюструе наш безупынный рост. Скажуча вышкі нарады дырэктароў вузаў, па-ся якой мы атрымалі новыя падручнікі, палепшылася якасць выкладання і працоўная дысцыпліна, узрасла свядомасць студэнтаў.

У нас паступова выводзіцца тып студэнта, які «замаецца» тры сутак перад экзаменам. Студэнты працуюць сістэматычна. Многія шырока скарыстоўваюць дапаможную літаратуру для паглыблення сваіх ведаў. Тав. Мухін (III курс гістфака) чытае гісторыю XIX стагоддзя Лавіса і Рамбо. Вывучаючы асновы марксізма-ленінізма, тав. Майсеева, Будай (хімфака) распрацавалі па некалькі работ класікаў марксізма-ленінізма.

Старанна рыхтуюцца да экзаменацыйна-заліковай сесіі тт. Шмушковіч, Нахі-

моўскі (V курс геофака), Клецын (хімфака), Вольштэйн, Свэржынскі (V курс геофака), Семёнава, Розенберг (II курс гістфака), Сушо (III курс геофака) і многія другія.

У апошнія дні наглядаюцца факты зрыва лекцый асобнымі студэнтамі. Неабходна даць зразумець такім студэнтам, што ім ніхто не дазволіць нарушаць працоўную дысцыпліну.

Наогул пытанне аб прагулах у нас яшчэ не пастаўлена востра. На асобных курсах зусім не адчуваецца дысцыпліны. Студэнтка III курса хімфака Бялякіна толькі за верасень мінулага года прапусціла 12 гадзін, студэнт II курса гістфака Саф'ян — 20 гадзін. На першым курсе гістфака студэнтка Марцінава мае 14 гадзін прагулаў. Кожсамольскія арганізацыі курсаў і факультэтаў праходзяць міма такіх вапючых фактаў.

Л. СОКАЛ.



На здымку: выкладчык асноў марксізма-ленінізма дацэнт тав. Валчок.

## ЯК ЗЯНІЦУ ВОКА БЕРАГЧЫ ПАРТЫЙНЫ ДАКУМЕНТ

Партыйны білет — гэта дакумент, які сведчыць аб прыналежнасці да вялікай партыі Леніна — Сталіна, быць членам якой вялікі гонар. Партыйны білет і кандыдацкую картку кожны член і кандыдат партыі павінен берагчы, як зяніцу вока.

Цэнтральны Камітэт нашай партыі неаднаразова ўказваў камуністам, што патрэбна змагацца з тымі, хто дзякуючы палітычнай бяспечнасці губляе свой партыйны дакумент. Аднак з гэтых укаванняў не ўсе камуністы нашай партарганізацыі зрабілі патрэбныя вывады. Аб гэтым гавораць факты.

Кандыдат партыі тав. Каверны, едучы на канікулы, адаў на захоўванне кандыдацкую картку сваёй жонцы, у якой яе ўкралі разам з сумкай. Партбюро выключыла тав. Кавернага з кандыдатаў партыі.

У члена партыі Кавхута быў украдзены партыйны білет на станцыі. Тав. Кавхуту вынесена суровая вымова. Таксама згубіў свой партбілет тав. Лахмыткін, якому вынесена суровая вымова з папярэджаннем.

Гэтыя факты гавораць аб тым, што многія камуністы халадна і нават больш таго, прагнулі адносіцца да справы захавання партдакументаў.

А што значыць згубіць партбілет? Гэта значыць, што партбілет можа папаасці ў рукі ворагам партыі і народа, якія, прыкрываючыся ім, будуць старацца тварыць свае гнусныя справы.

Неабходна кожнаму камуністу зрабіць з гэтага адпаведны вывад.

ЦОІР.  
Сакратар партбюро.

## ВЕСЕЛА ПРОЙДУЦЬ КАНІКУЛЫ

Закончыўся першы семестр навучальнага года. Зараз ва ўніверсітэце праходзіць экзаменацыйная сесія. Праз 20 дзён вясёлае савецкае студэнцтва цікава і здарова будзе праводзіць свае зімовыя канікулы.

70 студэнтаў — выдатнікаў вучобы і грамадскіх работнікаў пасылаюцца ў двухтыднёвыя дамы адпачынку. 25 выдатнікаў вучобы паедуць на экскурсію ў гора Маскву, 30 чалавек — у Ленінград.

Вялікая ўвага аддаецца палітыка-масавай рабоце сярод студэнтаў, якія застаюцца адпачываць у Мінску.

Дацэнт Зудзілін 25 студзеня зробіць даклад аб міжнародным становішчы. У дні канікул будуць прачытаны лекцыі: прафесарам Перцавым «Геніяльны палкаводзец старажытных часоў Александр Македонскі», дацэнтам П'яновым — аб вялікім рускім палкаводцы Сувораве, дацэнтам Ефімавым лекцыя на тэму «Сучасная Турцыя». Інструктар палітдзелу БВАА 2 лютага зробіць студэнтам даклад аб гераізме доблесных воінаў Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі.

Штодзённа арганізуюцца выезды за горад па экаганічныя нормы на абаронныя значкі. Будуць арганізаваны 2 калектыўныя паходы ў театр.

З 28 студзеня па 5 лютага 39 студэнтаў нашага ўніверсітэта паедуць у гора Бяіў на спаборніцтвы па валейболу і баскетболу, шахматам і шашкам, лыжах і стральбе з м/к зброі са студэнтамі Бяіўскага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Усяго на правядзенне канікул адпущана 29.150 рублёў.



На здымку: лепшыя фізкультурнікі ўніверсітэта тав. Сідарэнка (III курс фізмага), выдатнік абароннай работы камсорт II групы III курса тав. Макарэнка.

## У ЦК КП(б)Б

ЦК КП(б)Б разгледзеў пытанне аб арганізацыі тэатраў, музыкальных калектываў, дамоў народнай творчасці і тэатральна-музыкальных навучальных устаноў у Беластоцкай, Баранавіцкай, Брэсцкай, Пінскай і Вілейскай абласцях.

ЦК КП(б)Б пасталавіў:

Стварыць абласныя беларускі і польскі драматычныя тэатры ў горадзе Беластоку. У Брэсце, згодна гэтага рашэння, арганізуюцца рускі і яўрэйскія абласныя драматычныя тэатры. У Гродна ствараюцца абласныя беларускі драматычны і кукальны тэатры. Заслаўскі беларускі калгасна-саўгасны тэатр рэарганізуюцца ў абласны драматычны тэатр і пераводзіцца ў горад Пінск. Рагачоўскі беларускі калгасна-саўгасны тэатр таксама рэарганізуюцца ў абласны драматычны тэатр і пераводзіцца ў горад Баранавічы.

У пастанове прагледжана значнае развіццё музыкальнага і эстраднага мастацтва. Бюро ЦК абавязала Упраўленне па справах мастацтваў пры СНК БССР арганізаваць у Беластоку абласную філармонію з калектывамі: сімфанічны аркестр у саставе 45 чалавек, ансамбль беларускай песні і пляскі, у Гродна — яўрэйскі тэатр мініятуры і абласны хор у саставе 35—40 чалавек, у Брэсце — адзяленне Белдзяржэстрады.

У гарадах Беластоку, Брэсце, Пінску, Вілейцы і Баранавічах арганізуюцца абласныя Дамы народнай творчасці.

У мэтах разгортвання мастацкай самалейнасці і выяўлення кадраў работнікаў мастацтваў, у лютым намечана правесці абласныя алімпіяды самалейнасці ў заходніх абласцях БССР.

Значнае месца адводзіцца падрыхтоўцы кадраў работнікаў музыкальнага і тэатральнага мастацтваў. Упраўленню па справах мастацтваў прапанавана стварыць сетку навучальных устаноў у заходніх абласцях БССР: у Беластоку — мастацкае вучылішча, музыкальнае вучылішча і музыкальную школу, у Брэсце — музыкальнае вучылішча і музыкальную школу. Музыкальныя школы таксама ствараюцца ў Гродна, Пінску, Баранавічах, Вілейцы, Лідзе, Маладзечна, Кобрыве, Слоніме. Пры беларускай азяржаўнай кансерваторыі створыцца спецыяльная група для навучання талентавітай моладзі заходніх абласцей БССР.

ЦК КП(б)Б зацвердзіў рад мерапрыемстваў у галіне развіцця выяўленчага мастацтва. Творчыя кадры мастакоў заходніх абласцей прызначваюцца да работ над выстаўкай «Ленін і Сталін—арганізатары БССР». Намечана правесці курсы на стварэнне помнікаў, прысвечаных вызваленню Заходняй Беларусі ад ігнёту польскіх паноў, помнікаў героям Чырвонай Арміі, загінуўшых у баях за Гродна. У гарадах Беластоку, Брэсце ствараюцца дамы мастакоў і адзяленні беларускага камбіната выяўленчага мастацтва.

ЦК абавязваў Упраўленне па справах мастацтваў пры СНК БССР і абласныя камы заходніх абласцей БССР узяць на вучот і арганізаваць ахову мастацкіх каштоўнасцей, якія знаходзяцца ў былых маёнтках, і арганізаваць музеі.

(БЕЛТА).



Студэнтка III курса хімфака выдатніца Сара Рубніч.

## ФІЗМАТ НАПЯРЭДАДНІ ЭКЗАМЕНАЎ

Па вучэбнаму плану на фізмаце ў гэту сесію павінна было быць выстаўлена 22 экзамены і 19 залікаў. Курс па выбару для V курса матэматыкаў па номаграфіі перанесен на сакавік месяц. Перанесен таксама экзамен на сакавік месяц па пачартадельнай геаметрыі для студэнтаў I курса.

Па ўсіх дысцыплінах, вынесеных на экзаменацыйную сесію, студэнты забяспечаны праграмамі. Кансультацыі былі наладжаны спачатку навучальнага года. Але імі карысталася малая колькасць студэнтаў. Зараз, у сувязі з прыбліжэннем сесіі, лік кансультацый павялічваецца. Аднак, яшчэ пакуль што няма агульнага плана кансультацый па ўсіх дысцыплінах.

Патрэбна адзначыць, што яшчэ да гэтага часу рад студэнтаў фізмата маюць акадэмічную запазычанасць. 13 студэнтаў яшчэ чагосяці чакаюць. Праўда, 10 студэнтам, у якіх былі ўважлівыя прычыны, рэктар ўніверсітэта дазволіў здаваць экзамены.

Асобныя студэнты на працягу вучэбнага года не наведвалі практыкума. У выніку гэтага 14 чалавек II і III курсаў, не выканаўшы вучэбны план па фізпрактыкуму, не далучаны да экзаменаў. У ліку іх студэнты II курса Лобач, Хуроік, студэнт III курса Шульман і другія, якія сістэматычна рабілі прагулы. Ім яшчэ зараз прадастаўлена магчымасць выканаць устаноўлены лік работ і тым самым мець магчымасць здаць экзамены.

Наша задача рацыянальна скарыстаць прадастаўлены тэрміны паміж адпаведнымі экзаменамі, глыбока і ўсебакова падрыхтаваць здаваемыя прадметы і здаць іх на выдатна і добра.

ГАБРЬЕЛАУ,  
нам. дэкана фізмата.

## ГБ БІБЛІЯТЭЦЫ І КАБІНЕТАХ

У час падрыхтоўкі да экзаменаў уся работа студэнтаў праходзіць у бібліяцеках і адпаведных кабінетах. Але як бібліятека, так і кабінеты ў 10 гадзін вечара зачыняюцца, а таксама не працуюць у выхадныя дні.

Рэктарыяту і дэканатам патрэбна забяспечыць работу бібліятекі і кабінетаў штодзённа і не да 10 гадзін вечара, а да 11—12 гадзін.

СТУДЭНТЫ.

Адказы рэдактар  
І. М. ЛЕВІН.